


Голас Радзімы

№ 23 (2165)
7 чэрвеня 1990 г.

ГАЗЕТА БЕЛАРУСКАГА ТАВАРЫСТВА ПА КУЛЬТУРНЫХ СУВ'ЯЗЯХ З СУАЧЫННІКАМІ ЗА РУБЯЖОМ
(БЕЛАРУСКАЕ ТАВАРЫСТВА «РАДЗІМА»)

Выдаецца з 1955 г.
Цана 4 кап.

НА ДРЭВЕ СЛАВЯНСКАЙ КУЛЬТУРЫ МЫ НЕ СУХАЯ ГАЛІНКА



МІНСК
1990

На Беларусі гучна прайшло Усесаюзнае свята славянскага пісьменства і культуры. Гэта было свята еднасці ўсіх славянскіх народаў, іх духоўнага адзінства, непадзельнасці славянскіх культур. Урачыстасці на беларускай зямлі аб'ядналі людзей: яны радаваліся таму, што сабраліся разам, што іх захапіла справа адраджэння, у якой маюць цяпер вялікую патрэбу і рускія, і беларусы, і украінцы...

У час свята мы яшчэ раз пераканаліся, якія вялізныя заслугі славянства ў раз-

віцці сусветнай цывілізацыі і ўклад яго ў скарбніцу сусветнай культуры, навукі, мастацтва. Велізарны і ахвярны ўклад славянскіх народаў у барацьбу за мір, у барацьбу супраць сіл зла і цемрашальства. Варта нагадаць Грунвальд і Кулікова поле, не вельмі далёкія гады другой сусветнай вайны, асноўны цяжар якой прынялі на свае плечы і панеслі найбольшыя страты славянскія народы. — Я ехаў па Беларусі, і сэрца маё сціскалася ад болю: як многа на гэтай зямлі абеліскаў, як мала тут вёсак, — гавя-

рыў, выступаючы на свяце, рускі пісьменнік Васіль Бялоў. — Да маёй роднай валагодскай вёсачкі не дакаціўся вогненны вал. Але і з яе на фронт пайшлі амаль усе мужыкі, і амаль усе загінулі. Загінуў у 43-м годзе і мой бацька. І мы ніколі не павінны забываць, што славянскія народы звязваюць самыя моцныя вузлы — вузлы агульнай крыві, пралітай за справядлівую справу.

Ад першанастаўнікаў, святых Кірылы і Мяфодзія, прыйшло да славян зразумелае і блізкае пісьменства, дало штуршок

для больш хуткага развіцця адметнай непаўторнай літаратуры і культуры, паказала непадзельнасць усіх славянскіх народаў.

НА ЗДЫМКАХ (1, 6, 7 старонкі), зробленых фотакарэспандэнтам С. КРЫЦКІМ, фрагменты свята ў Мінску. Яно праходзіла цікава і ўрачыста, усюды было многа народу, тых, хто выступаў, і гледачоў, гасцей з розных краін і іншых рэспублік, гараджан і сельскіх жыхароў.



СУПРАЦОЎНІЦТВА

АМЕРЫКАНСКІЯ
БІЗНЕСМЕНЫ У МІНСКУ

— Мы вельмі зацікаўлены ў наладжванні дзелавых сувязей з Беларуссю — рэспублікай, якая ў эканамічным развіцці і палітычным дабрабыту сваіх грамадзян дасягнула значна большых вынікаў, чым іншыя рэгіёны Савецкага Саюза, — заявіў Джэймс Крук, дырэктар Нью-Йоркскага аддзялення Арганізацыі ААН па прамысловому развіццю (ЮНІДО). На чале вялікай групы амерыканскіх бізнесменаў, якія прыбылі ў СССР з мэтай наладжвання эканамічнага і прамысловага супрацоўніцтва ў рамках народнай дыпламатыі, ён знаходзіўся ў Мінску.

Прадстаўнікі дзелавых колаў ЗША сустрэліся з кіраўнікамі і спецыялістамі Гандлёва-прамысловай палаты БССР, сумесных прадпрыемстваў, вядучых знешнеэканамічных ведамстваў рэспублікі, знешнегандлёвых фірм прамысловых прадпрыемстваў Мінска. Адбыўся карысны абмен думкамі аб узаемнай гатоўнасці да супрацоўніцтва паміж амерыканскімі фірмамі і беларускімі прамысловымі прадпрыемствамі.

УЗНАГОРОДЫ

ЗА АБАРОНУ ПОЛЬШЧЫ

У Ваўкавыску адбылося ўрачыстае ўручэнне ўзнагарод Рэспублікі Польшча шаснаццаці жыхарам горада і раёна, былым воінам, якія абаранялі ў верасні-кастрычніку 1939 года Польшчу ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Ад імя польскага народа і ўрада Польшчы консул РП у Беларусі Каліноўскі сардэчна падзякаваў былым салдатам за выкананы імі воінскі абавязак і ўручыў медалі «За ўдзел у абарончай вайне 1939 года». Ён заклікаў ветэранаў цераз сваіх сяброў, родных і знаёмых прадоўжыць пошук герояў, тых, яшчэ невядомых салдат, якія з 1 верасня па 14 кастрычніка 1939 года абаранялі Польшчу ад фашыстаў. «Ніхто не павінен быць абдызены нашай памяццю і павагай», — сказаў консул.

ГАРАДЫ-ПАБРАЦІМЫ

БУДЗЕМ СЯБРАВАЦЬ


Новым набрацімам Гомеля стаў шатландскі горад Абердзін. Здарылася гэта пасля падпісання дагавора аб супрацоўніцтве паміж двума гарадамі. На працягу трох дзён у абласным цэнтры знаходзілася прадстаўнічая дэлегацыя з «нафтавай сталіцы Еўропы», як называюць Абердзін, на чале з лордам-мэрам панам Р. Робертсанам. У ходзе знаёмства з Гомелем госці выказалі гатоўнасць да шырокага супрацоўніцтва ў эканамічнай, навуковай і культурнай галінах.

Варта сказаць, што Абердзін вядомы яшчэ і як буйны рыбапрамысловы, суднабудаўнічы і тэкстыльны цэнтр Вялікабрытаніі. А яшчэ Абердзін славіцца сваімі фестывалямі, многія з якіх маюць статус міжнародных і праводзяцца кожны сезон. Ужо ў гэтую сустрэчу госці запрасілі гамельчан наведаць адзін з іх — фальклорны, які адбудзецца ў жніўні.

Зразумелую цікавасць выклікала і прапанова шатландскага гораду супрацоўнічаць у галіне медыцыны. Па словах лорда-мэра, Абердзін гатовы дапамагчы Гомелю медыцынскім абсталяваннем і прапаратамі. Са свайго боку гамельчане прапанавалі наступны варыянт абмену студэнтамі і спецыялістамі: у Абердзін на стажыроўку адпраўляецца група медыкаў на медыцынскі факультэт іх слаўтага ўніверсітэта, а ў Гомельскі ўніверсітэт імя Скарыны прыязджае шатландская група студэнтаў, якія вывучаюць рускую мову.

Пабрацімства паміж гарадамі яшчэ толькі завязваецца. Аднак абодва бакі задаволены шматобачным пачаткам.

ПАЧАТЫ ВЫПУСК



Прыёмная ўстаноўка спадарожнікавага тэлевізійнага «Віцязь» — адна з навінак, распрацаваных калектывам канструктарскага аддзела па таварах народнага спажывання Віцебскага тэлевізійнага завода. Яна прызначана для індывідуальнага прыёму ад дзвюх да сарака тэлевізійных праграм праз еўрапейскія штучныя спадарожнікі Зямлі. Першую партыю «Віцязей» прадпрыемства выпускаць у чацвёртым квартале гэтага года.

НА ЗДЫМКУ: інжынер-канструктар Фёдар ЦІТОУ рэгулюе цюнер для падачы сігнала на стандартны тэлевізійны прыёмнік.

Палітычнай культуры не можа быць без пэўнага ўзроўню адукацыі, элементарнай чалавечай культуры — духоўнай, эстэтычнай. Але адкуль яна возьмецца, калі ў рэспубліцы на развіццё культуры затрачваецца толькі 0,78 працэнта з дзяржаўнага бюджэту, а на краіне — 1,4 працэнта. Тое ж самае з адукацыяй. Паглядзіце, у якіх умовах працуюць нашы школы. У многіх з іх вучняў больш за норму ў два разы. А ВНУ? Дальбог, парасяты і цяляты, размешчаныя ў шыкоўных прасторных комплексах і фермах, звысоку паглядаюць на вучняў і студэнтаў. Для ацэнкі гэтай сітуацыі ёсць біблейскае выслоўе: «Свінні з'елі людзей».

У такой атмасферы выходзілі і выходзілі сёння пакаленні беларусаў. І таму не дзіўна, што яны не ведаюць сваёй гісторыі, традыцый, роднай мовы, культуры. І ў гэтым вінаваты не толькі тыя, хто за беларускае слова катаваў, ссылаў у сталінскія канцлагеры, расстрэльваў, але і той, хто ў хрушчоўскі і брэжнеўскі час выракаў сваёй спадчыны, знішчаў нацыянальныя школы, ВНУ дзеля кар'еры, каб дарвацца да начальніцкіх вышынь, да поўнага карыта, у імя абсурднай ідэі зліцця моў і нацый, якая ў Беларусі атрымала найбольшую чыноўніцкую падтрымку, выпаліла душы людзей.

(Сяргей ЗАКОННИКАУ, паэт, рэдактар часопіса «Польмя»).

МІЛАСЭРНАСЦЬ



Алену і Дзмітрыя Пытлякоў у вёсцы Халоп'я Івацэвіцкага раёна ведаюць многія. Паўгода назад яны стварылі першы ў сваім раёне сямейны дзіцячы дом, узяўшы на выхаванне пяць прыёмных дзяцей. Усе пяцёра — Дзіма, Анюта, Саша, Аня, Ваня — трапілі ў сям'ю Пытлякоў аслабленымі, з шэрагам хранічных хвароб. Уступалі яны сваім равеснікам па развіццю. Самыя маленькія, Аня і Ваня Кулешы, амаль не ўмелі гаварыць. Цяпер, здаецца, справа пайшла на папраўку. За шэсць месяцаў, праведзеных у сям'і, яны сталі прывыкаць да ўвагі, клопату адзін аб адным, пшчоты. У розных дзіцячых дамах выходзілі Анюта і Саша Арловы. Іх бацька і маці, хранічныя алкаголікі, былі пазбаўлены бацькоўскіх правоў, а васьмірых дзяцей лёс раскідаў па ўсёй краіне. З цяжкасцю адшукала Алена Васільеўна яшчэ аднаго брата Анюты і Сашы — Жэню. Ён знаходзіцца ў дзіцячым доме ў Слаўгарадзе. Хацелі ўзяць да сябе, але пакуль, на жаль, плошча трохпакаёвага дома не дазваляе ажыццявіць гэта. Праўда, у райвыканкоме абяцалі дапамагчы — зрабіць прыбудову. Яраславу, старэйшаму сьмну Пытлякоў, васьнаццаць гадоў, малодшаму — Ваню Кулешу — тры. Яраслаў, Арцём, Дзяніс, Вераніка Пытлякі хутка пасябравалі са сваімі новымі братамі і сястрычкамі.

Так і жыве гэтая слаўная сям'я, у якой дабрата і ласка выцясілі многія жыццёвыя беды і нудачы.

СУМЕСНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА

ЗМЕНА ПАРТНЁРА

Сумеснае савецка-італьянскае прадпрыемства, якое было створана каля года назад у Літве і называлася «Эй Джы Ві-Літова», мяняе адрас, савецкага партнёра і назву. Аб гэтым карэспандэнту ТАСС паведаміў камерцыйны дырэктар Італьянскай фірмы «Эй Джы Ві» С. Пупа.

Прычыны чыста эканамічныя, адзначыў ён. Пры стварэнні ў Літве сумеснага прадпрыемства з удзелам «Эй Джы Ві» і міжнароднага інжынернага цэнтра «Літоўская спартыўная тэхніка» па выбару спартыўных шлемаў меркавалася атрымаць крэдыт Італьянскага банка «Медыакрэдыт-цэнтрале» для аплаты 85 працэнтаў паставак Італьянскага абсталявання і тэхналогіі. Гэта сума складала 4,5 мільёна долараў. Сёння, на думку Італьянскіх фінансавых колаў, Літва з'яўляецца зонай павышанай фінансавай рызыкі, таму сумеснаму прадпрыемству было адмоўлена ў атрыманні крэдыту.

У гэтай сувязі Італьянскі ўдзельнік быў вымушаны выкупіць долю літоўскага партнёра ва ўстаўным фондзе сумеснага прадпрыемства і пачаць пошукі новага. Ён стала поладкае вытворча аб'яднанне «Ішкловалакно» ў Беларусі, куды перавозыць абсталяванне, пастаўленае фірмай раней.

АКТУАЛЬНЫ КАМЕНТАРЫЙ

ПРАВАЛ ПРАГРАМЫ
«ЖЫЛЛЁ-2000»?

Эйфарыя з прычыны хуткага вырашэння жыллёвай праблемы, выкліканая першымі поспехамі шырока разрэкламаванай праграмы «Жыллё — 2000», паступова праходзіць. Сур'ёзным выцвержальным момантам паслужыў першы з пачатку пяцігодкі збой у рабоце жыллёвага канвеера краіны. Размова ідзе перш за ўсё аб правале жыллёвай праграмы 1989 года. У цялым недаатрымана да плана больш за 6 мільёнаў квадратных метраў карыснай плошчы, ці амаль 100 тысяч кватэр.

Не ўсё добра і ў гэтым, 1990 годзе: першы квартал поўнасцю завалены (будуўнікі гавораць, што так было заўсёды), пачатак другога таксама не ўсяляе надзеі.

Прычына зрыву ні для кога не сакрэт: як і ў іншых галінах, у будаўніцтве таксама назіраецца спад. Гэта зразумела: эканоміка краіны перажывае цяжкія часы, выкліканыя тым, што ранейшы механізм гаспадарання практычна выключыўся з работы, а новы не ўключыўся. Будуўніцтва, натуральна, не можа быць у баку ад гэтага працэсу. У ім адбываецца тое ж самае, гэта значыць яно таксама перабудоўваецца. З першага студзеня 1990 года дзесяці тысяч трэстаў і ўпраўленняў перайшлі на разлік за гатовую будаўнічую прадукцыю, гэта значыць за зданя (і, натуральна, прынятыя) ў эксплуатацыю жылля дамы, магазіны і прадпрыемствы, на фінансаванне будаўнічых работ за кошт уласных сродкаў і банкаўскага крэдыту (авансаванне раз і назаўсёды адмяняецца).

Толькі спецыяліст можа ў поўнай меры ацаніць радыкалізм гэтых рашэнняў. Яны сапраўды настолькі незвычайныя і непрывычныя, што спачатку ў літаральным сэнсе засмуцілі будаўнікоў. Ды і як не пасці духам, калі яшчэ ўчора можна было за тыя ж грошы практычна нічога не рабіць, а сёння даводзіцца «ўкопчаць». На многіх такая перамена падзейнічала нібы шокавая тэрапія. Адсюль — і спад.

Вяртаючыся да пачатку нашай размовы, хацелася б усё ж падкрэсліць: поспех першых трох гадоў перабудовы, бясспрэчна значны. Ужо хаця б таму, што ўпершыню ўдалося зрушыць з мёртвага пункту гадавы аб'ём жылля, якое ўзводзіцца ў краіне. Ён на працягу апошніх дзесяцігоддзяў трымаўся на ўзроўні 100 мільёнаў квадратных метраў (прыкладна на 2—2,5 мільёна кватэр і аднасямейных дамоў). Але ўжо ў першы год перабудовы ўдалося ўзвесці 119,8 мільёна квадратных метраў; у другі больш — 131,5 мільёна; у трэці яшчэ больш — 135 мільёнаў. На чацвёрты запланавалі 128 мільёнаў квадратных метраў у разліку на тое, што будаўнікі, як і ў папярэднія гады, перакрываюць гадавую праграму. Аднак працэс інтэнсіўнага ўваходжання ў рэформу негатыўна адбіўся на дынаміцы росту, што ўжо выразна абзначылася.

Узнікшы збой у рабоце жыллёвага канвеера адчувальны яшчэ і таму, што будаўніцтва, мусіць, адзіная галіна ў эканоміцы, якая ў першыя часы ўсё ж паверыла ў добрыя мэты перабудовы і спрацавала добра, можна нават сказаць, на мяжы сваіх магчымасцей.

А як жа праграма «Жыллё — 2000», стратэгічная мэта якой — забяспечыць да 2000 года кожнаму сям'ю асобнай кватэрай ці домам? Для дасягнення яе, як было падлічана на этапе прапрацоўкі праграмы, неабходна пабудаваць каля двух мільярдаў квадратных метраў жылля. У далейшым высветлілася, што гэтага, калі аб'ектыўна ўлічваць усе акалічнасці, у першую чаргу развіццё дэмаграфічных працэсаў у краіне і якасныя змяненні па мэры руху да мэты ў стандарце жылля, будзе недастаткова. Трэба як мінімум 2,7—2,8 мільярда, што ў пераліку на асобныя жыллы адзінкі раўназначна 40—42 мільёнам кватэр і асобных дамоў.

Ці па сіле такая праграма будаўнікам? Пытанне не пустое: бо для таго, каб да 2000 года выйсці на намечаны ў праграме аб'ём работ, трэба па меншай меры падавоіць тэмпы жыллёвага будаўніцтва ў краіне. Між тым матэрыяльная і тэхнічная база будіндустрый і працэсе працяглай і, калі так можна сказаць, выключна спакейвейскай эксплуатацыі прыйшла ў поўны заняпад. Абнаўленне, рэканструкцыя, навукова-тэхнічны прагрэс былі, па сутнасці, выгнаны з яе.

І вось цяпер даводзіцца атрымліваць плён такой недаўнабачнай, а ўтрыманскай палітыкі, замест таго каб укладаць грошы выключна ў нарошчванне аб'ёмаў узводзімага ў краіне жылля, будаўнікі вымушаны частку прадастаўленых ім сродкаў трыць на рэканструкцыю і тэхнічнае пераўзбраенне галіны. Ужо сам па сабе гэты факт гаворыць аб многім. Але ж цяпер і гэтых грошай у іх няма. Напамнім: з 1990 года галіна на самафінансаванні. Значыць, рэканструкцыю і тэхнічнае пераўзбраенне, у якія ўцягнуты зараз практычна ўсе дамабудуўнічы камбінаты краіны і многія заводы па вытворчасці будаўнічых матэрыялаў і абсталявання, ім прыйдзецца завяршаць за кошт таго, што ўдасца зарабіць.

Тое, што будаўнікам даводзіцца цяпер жыць і працаваць на свае грошы, гэта ўвогуле добра: самафінансаванне прымусіць іх лічыць кожную капейку, берагчы кожную цагліну, цаніць кожную мінуту рабочага часу. Але, з другога боку, рэканструкцыя, расходы на яе — усё гэта не можа не адбіцца на паскарэнні тэмпаў жыллёвага будаўніцтва ў краіне. Менавіта гэты сумніўнасць і выклікае сёння найбольш сур'ёзныя асабліва адносна таго, ці ўдасца да 2000 года выйсці на той узровень забеспячэння насельніцтва жыллем, які можна было б кваліфікаваць як вырашэнне жыллёвай праблемы ў краіне.

Аляксандр ДЗЕДУЛ

ДАХОДЫ НАСЕЛЬНІЦТВА І ІНФЛЯЦЫЯ

ЯК СУМЯСЦІЦЬ НЕСУМЯШЧАЛЬНАЕ

У апошнія 2-3 гады даходы насельніцтва СССР растуць на многа хутэй, чым вытворчасць тавараў і паслуг. Незбалансаванасць іх росту вагаецца ў межах 10-11 працэнтаў, што раўназначна прыкладна такому ж узроўню інфляцыі ў краіне.

Ад інфляцыі, росту цен, дэфіцыту, абсяцэння рубля пакуюць усе слаі насельніцтва, але больш за ўсё — сем'і з нізкімі даходамі, уключаючы мнагадзетныя, а таксама — асобныя фіксіраваныя даходы: пенсіянеры, студэнты, урачы, настаўнікі...

Паводле афіцыйных даных, пражытачы мінімум у 1989 годзе вызначыўся 78 рублемі ў месяц на кожнага члена сям'і. Выходзячы з гэтай ацэнкі, колькасць насельніцтва СССР, што знаходзіцца за мяжой беднасці, складае 41 мільён чалавек (14,5 працэнта).

Праблема нізкіх даходаў — гэта цяпер не толькі праблема «пражытачнага мінімуму». Сацыяльна-маёмасная піраміда СССР у апошні час усё больш хіліцца да беднасці: прыкладна на 62 працэнты насельніцтва краіны маюць сярэднедушавы даход у месяц ніжэй за 150 рублёў, 31 працэнт — ад 150 да 250 рублёў і толькі 7 працэнтаў — звыш 250 рублёў. Па структуры спажывання першую групу можна пазначыць як малазабяспечаную, другую — як сярэднезабяспечаную і трэцюю — як тую, што жыве ў дастатку. Такім чынам, інфляцыя балюча адбіваецца на ўзроўні і якасці жыцця практычна ўсяго насельніцтва СССР. У выніку малазабяспечаных сем'і становяцца яшчэ больш беднымі, а тыя, хто раней яшчэ так-сяк зводзіў канцы з канцамі, апускаюцца ў разрад малазабяспечаных. Адсюль вывад: і цяпер, і з улікам даўгачаснага характару інфляцыйных працэсаў праблема сацыяльнай абароненасці грамадзян ад абсяцэння рубля выступае цэнтральнай у сістэме сацыяльнай справядлівасці.

Што ў гэтай сувязі бачыцца найбольш разумным, калі сур'ёзна займацца нейтралізацыяй негатывных вынікаў інфляцыі? Перш за ўсё, думаецца, патрэбна тэрміновая распрацоўка сістэмы сацыяльных кампенсатараў, якая магла б кампенсаваць савецкім людзям панесеныя страты і забяспечыць доступ да задавальнення першачарговых патрэб не толькі ў вартасным, але і ў натуральным выражэнні. У першую чаргу маюцца на ўвазе патрэбы ў харчаванні, жыллі, адзенні. У гэтай сувязі жыццёва важна вызначыць закон сацыяльна нарматыўна мінімуму душабога даходу, які быў бы сродкам сацыяльнай абароненасці малазабяспечаных ад беднасці і галечы. Даныя нарматыўныя неабходны яшчэ і таму, што з яго дапамогай можна было б выявіць у вартасным і натуральным вылічэнні ўзровень, ніжэй за які ў сацыяльным плане апускацца нельга.

Улічваючы фактар часу, распрацоўку сістэмы сацыяльных кампенсатараў трэба было пачаць ужо цяпер. Аглядаючы ў данай сітуацыі неабходна яшчэ і таму, што наперадзе грунтоўная рэформа цен, звязаная са шматразовым іх павышэннем. Своечасовая падрыхтаванасць да яе дазволіць зняць ці змякчыць непазбежную пры гэтым сацыяльную напружанасць.

У дыскусіях аб праблеме сацыяльных кампенсатараў даволі часта выказваецца такі пункт гледжання: маўляў, для таго каб нівеліраваць вынікі інфляцыі, тэмпы яе росту павінны

быць улічаны пры выплаце зароботнай платы, пенсій і г. д. Размова, такім чынам, ідзе аб усеагульнай індэксацыі даходаў. Ідэя гучыць прыгожа. Асабліва — на фоне ранейшага традыцыйнага падыходу, калі час ад часу праводзілася павышэнне зароботнай платы тым ці іншым групам работнікаў. Але давайце паглядзім на гэтую праблему ў іншым ракурсе.

Усеагульная індэксацыя даходаў, калі да яе падыходзіць аб'ектыўна, можа выступаць і як фактар узмацнення інфляцыі, раскручвання яе спіралі. Звязана гэта з тым, што ўзровень інфляцыі базавага года будзе аўтаматычна пераносіцца на наступны год. Напрыклад, у 1989 годзе зароботная плата ў СССР была 100 рублёў, а ўзровень інфляцыі — 10 працэнтаў. Значыць, у 1990 годзе зарплата ўсіх занятых у народнай гаспадарцы СССР павінна быць не менш за 110 рублёў. Калі такі падыход прымяніць да ўсіх выплат, то будзе адбывацца аўтаматычны рост з боку попыту, што ва ўмовах незбалансаванасці рынку яшчэ больш ускладніць сітуацыю. Пры дзеючай цяпер у СССР затратнай сістэме гэта выкліча непазбежны рост выдаткаў, а праз іх — і далейшы рост цен. Інфляцыя, такім чынам, будзе нібыта праграмавана.

З гэтага вынікае вывад: індэксацыя павінна насіць абмежаваны характар і прымяняцца толькі ў адносінах малазабяспечаных слаёў насельніцтва: пенсіянераў, студэнтаў, мнагадзетных, інвалідаў, беспрацоўных і г. д. Для павышэння даходаў усіх слаёў насельніцтва мэтазгодна ўвогуле зняць усялякія абмежаванні, у тым ліку — і на другасную занятасць. Больш разнастайнымі павінны быць і самі крыніцы даходаў. Пазітыўную ролю ў гэтай сувязі можа адыграць атрыманне даходаў насельніцтвам ад павялых узносаў, акцый, дзяржаўных каштоўных папер і г. д. Хаця, вядома, галоўную ролю павінна адыграць атрыманне даходаў за кошт палепшэння гаспадарчай дзейнасці, павышэння прадукцыйнасці працы.

Прызнаючы важнасць індэксацыі даходаў малазабяспечаных грамадзян краіны, варта тым не менш з усёй аб'ектыўнасцю адказаць на пытанне: як яе праводзіць? Калі мы возьмем за аснову сярэдні ўзровень росту цен, то гэта прывядзе да таго, што мінімальныя даходы даволі хутка пачнуць заблікацца з сярэднімі. Значыць, дыяпазон індэксацыі пачне расшырацца, што прывядзе да перарастання частковай індэксацыі ва ўсё больш поўную. Таму, калі і ісці па шляху індэксацыі даходаў вышэйпавялічаных груп насельніцтва, то ў аснову павінны быць пакладзены прынцып мінімальнай «спажывецкай карзіны», разлічанай зыходзячы з пражытачнага мінімуму (пад якім разумеецца сума расходаў, неабходная для задавальнення мінімальнага жыццёвага патрэб). У гэтую «спажывецкую карзіну» павінны быць уключаныя расходы на хлеба-булачныя вырабы (за выключэннем кандытарскіх вырабаў), крупы, макаронныя вырабы, мяса і каўбасу (вядома, не дарагіх сартоў). Паколькі ў малазабяспечаных сем'ях, згодна з афіцыйнымі данымі, расходы на харчаванне перавышаюць палавіну бюджэту, то для разліку пражытачнага мінімуму гэтую мінімальную суму расходаў на харчаванне неабходна

падвоіць. Гэта і дасць нам вартасную велічыню, якая вызначае задавальненне мінімальнага жыццёвага патрэб.

Зразумела, што ва ўмовах інфляцыйнага росту індэксацыя даходаў малазабяспечаных груп па мінімальнай «спажывецкай карзіне» будзе не паспяваць за ростам інфляцыі. Таму патрэбны будучы іншыя формы сацыяльных кампенсатараў, дыферэнцыраваныя па групам насельніцтва. Аднай з такіх форм можа стаць праграма бясплатных прадуктовых і іншых талонаў. Па гэтай праграме асобы з нізкімі даходамі атрымліваюць талоны, што даюць права на набыццё пэўных прадуктаў харчавання ў сістэме дзяржаўнага гандлю. Гэта можа быць ці спецыяльная сетка магазінаў, ці размеркавальнікі тыпу «продажу па заказах».

Праграма гэтая ў першую чаргу павінна ахопліваць пенсіянераў, інвалідаў, мнагадзетныя сем'і, а таксама сем'і, што страцілі карміцеля, гэта значыць групы з даходамі, ніжэйшымі за пражытачны мінімум. Крыніцамі фінансавання могуць і павінны быць сродкі саюзнага, рэспубліканскага і мясцовага бюджэту. Вялікую ролю ў стварэнні сістэмы падтрымкі маламаёмасных могуць адыграць розныя грамадскія і добраахвотныя арганізацыі, таварыствы міласэрнасці, якія займаюцца дабрачыннай дзейнасцю.

Для асоб, што выходзяць на пенсію, у якасці сацыяльнага кампенсатара могуць выкарыстоўвацца і ўласныя зберажэнні, якія накопліваюцца ў Ашчадным банку на пенсійных кніжках. Пры ўмове, што выкарыстаць гэтыя зберажэнні можна будзе толькі пры дасягненні пенсійнага ўзросту альбо ў выпадку страты працаздольнасці. Паколькі ўклады з'яўляюцца доўгатэрміновымі, іх таксама варта індэксіраваць (з улікам росту інфляцыі). Такая форма з'яўляецца больш гнуткай у параўнанні з сістэмай дзяржстраху. Тут кожны вырашае сам — адкрываць ці не адкрываць рахунак, якую суму і калі ўносіць.

Пенсійныя ашчадныя кніжкі дазваляюць вырашыць адразу некалькі задач: звязаць частку грашовых даходаў насельніцтва на мэтавых доўгатэрміновых укладах, прыцягнуць да фарміравання пенсійнага фонду сродкі насельніцтва, забяспечыць павышэнне даходаў пенсіянераў.

У якасці сацыяльных кампенсатараў могуць выкарыстоўвацца і сродкі прадпрыемстваў, якія практыкуюць даплату да пенсій сваіх работнікаў (ці ажыццяўляюць мэтавыя пераводы на іх пенсійныя ашчадныя кніжкі), аказваюць матэрыяльную падтрымку мнагадзетным сем'ям, стыпендыятам, накіраваным на вучобу ад данага прадпрыемства, і т. п. Усе гэтыя выплаты, натуральна, не павінны абкладацца падаткамі.

Выплата пражытачнага мінімуму, індэксацыя даходаў малазабяспечаных, іншыя праграмы па падтрыманню жыццёвага ўзроўню — усё гэта важныя напрамкі сацыяльнай абароненасці насельніцтва ад інфляцыйных працэсаў. Хаця пры гэтым кожны напрамак вырашае свае задачы. Але эфект, прычым сапраўдны, можа быць атрыманым толькі ў тым выпадку, калі яны будуць аб'яднаны ў адзіную сістэму сацыяльнай дапамогі.

Міхаіл ГАРАЧАУ,
кандыдат эканамічных навук.

А ДНОЙЧЫ ў гарадскім аўтобусе давялося чуць гутарку двух мужчын сярэдніх гадоў. Адзін з іх агрэсіўна выступаў супраць партызан, называючы іх грабежнікамі. Падумалася: няўжо чалавек не разумее, што народныя мсціўшы добраахвотна (без мабілізацыйных павестак) ішлі змагацца за свабоду роднага краю з лютымі ворагам чалавечтва — нямецка-фашысцкімі захопнікамі? Я сам быў у мясцовай брыгадзе імя Ракасоўскага і не магу засведчыць, што мае баявыя сябры некага з мірных жыхароў абрабавалі, пакрыўдзілі. Сяляне самі, арганізавана забяспечвалі нас небагатым харчаваннем. Але даводзілася і галадаць, асабліва ў аблаву.

Здаралася, каб скампраматаваць народных мсціўцаў у вачах насельніцтва, немцы пад выглядам партызан пасылалі ў вёскі бандыцкія групы, і яны здэкаваліся з людзей, забівалі.

СТАРОНКІ ПЕРАЖЫТАГА

МАЕ КАМАНДЗІРЫ

Праўда, у ваенны час трапіліся вылюдкі, якія без фашыскага накірунку рабілі людзям шкоду. Але і ў нашы мірныя часы знаходзіцца злачынцы. Гэта не значыць, што ўсіх агульна трэба ганьбіць. Нялёгка было партызанам. Таму крыўдна слухаць злосьныя паклёпы ў іх адрас. І я ўспомніў яркія прыклады чужасці, задушэўнасці камандзіраў двух партызанскіх атрадаў.

Партызанскія групы паявіліся на Слонімшчыне ў першыя месяцы акупацыі. У 1942 годзе групы пачалі аб'ядноўвацца ў атрады. Так стварыліся атрады імя Шчорса, і. Зайцава (пазней перайменаванага ў атрад Панамарэнкі). Атрад імя Шчорса, у які ўступілі камсамольцы вёскі Чамяры, падаўся за Івацэвічы, а атрад імя Панамарэнкі базіраваўся ў лясах за Харашэвічамі.

У верасні 1942 года ў Ваўчанорскіх лясах (за Акунінавам) быў створаны вялікі партызанскі атрад «Савецкая Беларусь», які ўзначаліў лётчык-акружэнец капітан Чырвонай Арміі Мікалай Бабкоў. Шмат хлопцаў са Слонімшчыны ваявала ў гэтым атрадзе. М. Бабкоў казаў сябе ўмелым, адважным камандзірам, разумее, што без усеаховай разведкі ляха змагацца з добра ўзброенымі гітлераўцамі. Таму шукаў сувязі са слонімскімі падпольшчыкамі. Мы, падпольшчыкі-антыфашысты, у сваю чаргу, таксама імкнуліся наладзіць сувязь з моцным партызанскім згуртаваннем.

Так у лістападзе 1942 года адбылася першая сустрэча з камандаваннем «Савецкай Беларусі». На адзін з хутароў каля вёскі Сяргеевічы мы (Феанкіст Міско, Георгій Пыцель і я) прыбылі першыя. Прыблізна праз паўгадзіны пад'ехалі да хутара на дзвюх санных брычках з некалькімі коннымі аўтаматчыкамі партызанскія камандзіры.

Знаёмства адбылося ў хаце за гасцінным сталом. Першую чарку выпілі за сустрэчу, другую — за перамогу Чырвонай Арміі.

Пасля вятчы Мікалай Уладзіміравіч і мы трое пайшлі адпачываць на засланай радзюжкам саломе. Аднак не спалі да світання, абмяркоўвалі пытанні сумеснай барацьбы. Бабкоў прасіў нас асцерагацца, не рызыкаваць, не рвацца на дыверсіі.

А тым часам з кожным

днём партызанскі рух набіраў размах. 13 жніўня 1943 года атрад «Савецкая Беларусь» выдзеліў групу партызан на чале з Аляксеем Серым для стварэння новага партызанскага атрада імя Дзяржынскага як зародка будучай брыгады імя Ракасоўскага, якая да 10 ліпеня 1944 года налічвала 808 партызан, у тым ліку 520 беларусаў.

Аляксей Серы нарадзіўся ў вёсцы Акунінава. За ўдзел у нацыянальна-вызваленчай барацьбе тры гады пакутаваў у турме буржуазнай Польшчы, дзе атрымаў рэвалюцыйную загартоўку.

Хлопца не пакінулі без «увагі» і нямецкія фашысты. Па даносу прыгознага ліхадзея ён быў арыштаваны і дастаўлены ў Быцень, а адтуль — у слонімскую турму. Арыштаванага абвінавачвалі ў нелегальнай дзейнасці... у час беларускай акупацыі Заходняй Беларусі.

На працягу сямі месяцаў

жонка насіла «падноску» нейкаму здрадніку, і арыштаваны вярнуўся дадому.

Аляксей увесь час дапамагаў народным мсціўцам, якія гуртаваліся ў лесе за вёскай Воўчыя Норы. Аднак жыць у Акунінаве было вельмі ненадзейна. І ён з братам Андрэем у верасні 1942 года далучыўся да партызан.

З той пары не было спакою на душы сястры Веры: ледзь пачуецца стук на дварэ, яна выбягала з хаты, каб глянуць, свае гэта ці паліцаі.

Нарэшце і для Веры з малодшым братам Валодзем настаў крытычны дзень. 22 снежня 1942 года, пачушы гул машыны, яны выбеглі з роднай хаты, накіраваліся ў сасоннік, дзе тры месяцы назад зніклі з вачэй Алёша і Андрэй. І ўжо не вярнуліся ў матчына гняздо. Яны прынеслі сумную вестку: карнікі спалілі вёску, расстралялі жыхароў (потым было падлічана — 299 чалавек). Загінула маці Серых з дачкамі — сямігадовай Любай і дзесяцігадовай Галінай.

Аляксей, Андрэй, Уладзімір і Вера сталі актыўнымі народнымі мсціўцамі атрада «Савецкая Беларусь». А ў жніўні 1943 года стварылі новы атрад.

У канцы лістапада 1943 года я прыбыў у атрад імя Дзяржынскага, дзе і пазнаёміўся з Аляксеем Серым. Гэта быў вясёлы, рухавы хлопец, хоць заўсёды насіў у сэрцы боль па страчаных маці і сёстрах. Камандзіра вызначала прастата, баявы настрой, бо, бадай, не было ніводнай значнай баявой аперацыі, у якой не прымаў бы ўдзелу. Ён проста звяртаўся да партызан: «Ну, хлопцы, пайшлі на заданне».

Партызанская сям'я Серых амаль заўсёды разам хадзіла на баявыя заданні. А яны — не вясёлыя прагулікі, можна і загінуць. Гэта добра ведаў Аляксей Сцяпанавіч. Але ведаў і тое, што яго родныя будучы бязлітасна біць фашыстаў за ўсе злачынствы, якія яны твораць на Беларусі.

Пасля вызвалення Беларусі камандзір атрада вярнуўся ў родную вёску, пабудаваў на папалішчы новую хату. Працаваў лесніком. А лес палюбіў змалку, ведаў як свае пяць пальцаў. Ды і як яго не любіць!

Іван МІСКО.

НАТАТКІ З ПАДАРОЖЖА

СХОД У БОМЕ

Сёлета ў красавіку ў Бельгіі пабываў журналіст Уладзімір Мясешка. Нашы землякі з Саюза савецкіх грамадзян у Бельгіі папрасілі перадаць сабраныя ім лікарствы «дзецям Чарнобыля». Бальніцы Гомельшчыны і Магілёўшчыны атрымалі іх дар.

Сёння мы друкуем нататкі Уладзіміра МЯШЭШКА.

— Дзяўчаты збіраюцца сёння ў Боме.

Марыя сказала і ўважліва паглядзела на мяне.

Я зразумеў яе позірк. Дзяўчаты — нашы суайчынніцы, члены Бомскага аддзела Саюза савецкіх грамадзян у Бельгіі. Сёння — нядзеля. І яны збіраюцца на свой чарговы сход.

Марыя, вядома, хочацца на сход. Але сітуацыя для яе складаная: я — гасць у іх доме, тым больш толькі што прыехаў.

Гадзіну назад мы сустрэліся на пероне вакзала Брусель Норд. Для мяне засталася ззаду пагранічны Брэст, Варшава, нацы Берлін, дзе я і мае спадарожнікі пільна ўглядаліся, каб убачыць, што ж засталася ад «той» сцяны. Мой сусед па купе падрыхтаваўся сфатаграфіраваць славуці Кёльнскі сабор, але ён схаваўся за рэстаўрацыйнымі рыштванямі. І вельмі здзівіла нас, што ў, здавалася б, раўніннай Бельгіі цяжкі разпораз «ныраў» у тунелі.

Паездка праз усю Еўропу, безумоўна, стамляе. І, канечне ж, я быў рады, што нарэшце выйшаў на перон у Бруселі. Сярод сустракаючых убачыў Марыю і яе мужа Жоржа. Іх гасцем становіўся я на некалькі дзён.

Ад Бруселя да Вілворда даехалі хутка. Жорж шмат гадоў працаваў вадзіцелем на вялікагрузных трайлерах, таму паездка на ўласным «кавалеры» для яго проста забава. Пакуль ехалі, я даведаўся пра апошнія сямейныя навіны: у Карыны справы ідуць добра, хаця нядаўна іх магазінчык спрабавалі абраваць, Соня і Эдзі збіраюцца купляць уласны дом, Віктар змяніў месца работы і цяпер падоўгу бывае ў камандзіроўках. Асабліва цёпла гаварылі Марыя і Жорж пра ўнучак Кацію і Стэфанік, у якіх цяпер канікулы...

А калі мы праязджалі па Флікенстраат, каб пасля павярнуць на Ерданстраат, дзе жывуць дэ Вухты, Марыя сказала, што «дзяўчаты збіраюцца сёння ў Боме».

Ведаю, што нашы суайчынніцы цёпла і сардэчна прымаюць гасцей, якія прыязджаюць з Радзімы. І гэта натуральна. Есць магчымасць пагаварыць з новым чалавекам, пачуць апошнія навіны, задаць набалелае пытанне...

Мне таксама хацелася пабыць на сходзе ў Бомскім аддзеле ССГ. Тым больш, што з некаторымі яго членамі я знаёмы даўно, яшчэ калі працаваў у «Голасе Радзімы». Таму адразу было вырашана: пасля абеда едзем у Бом.

Збіраюцца нашы суайчынніцы ў адным са шматлікіх кафэ. «Яго гаспадар сімпатызуе рускім», — растлумачыла мне Паліна Чапухіна, кіраўнік аддзела. Гэтая жанчына, слабенькая з выгляду, але вельмі рухавая і энергічная, ужо шмат гадоў узначальвае аддзел. Некалькі разоў спрабавала перадаць кіраўніцтва ў іншыя рукі. Восі і сёлета вырашыла: «Вясну яшчэ дацягну, а ўвосень хай перавыбіраюць». Праўда, Вера Сазановіч, спакойная, разважлівая беларуска з Магілёўшчыны, толькі пасмейваецца: «Нікуды ты, Паліна, не дзенешся. Адпачнеш за лета і будзеш працаваць».

З Верай мы знаёмы даўно. Сустрэліся і ў Мінску, і ў родных мясцінах недалёка ад Круглага. Я бачыў хатку, дзе нарадзілася Вера, дзе і сёння жыве яе старэйшая маці, пісаў пра нашы сустрэчы.

На сход жанчыны прыязджаюць разам са сваімі мужамі. Хоць і невялікая краіна Бельгія і грамадскі транспарт працуе добра, а ўсё ж лепей дабі-

рацца на сваім аўтамабілі. «Калі Жорж часам не можа павезці мяне, то я і не траплю на сход», — гаварыла Марыя.

Пакуль яны засядаюць у заднім пакоі, мужчыны ў кафэ пацягваюць піва і вядуць сваю негаропкую гаворку. У тыя вялікодныя дні бельгійцы агульным галасаваннем адлучылі свайго караля ад манаршай улады на паўтара сутак: «не бегай да прыгажунь лёгкіх паводзін». Але былі тэмы і больш сур'ёзныя. Што чакаць у будучыні ад маючага адбыцця аб'яднання дзвюх Германій? Ці варта даваць права голасу эмігрантам з Афрыкі, якія ўсё актыўней працягваюць сябе ў Бельгіі?

А на сходзе ў той дзень гаварылі пра Чарнобыль. Літаральна праз некалькі дзён спаўнялася чацвёртая гадавіна атамнай катастрофы. Нашых суайчынніц цікавіла ўсё: што адбылося тады, чатыры гады назад на Чарнобыльскай АЭС? Хто вінаваты? Чаму і сёння на забруджаных землях жывуць людзі? Пытанні, пытанні. А ці ёсць на іх адказы?..

Мы ведаем, што Чарнобыль закрываў лёсы мільёнаў людзей. У выніку катастрофы забруджана вялікая тэрыторыя трох рэспублік. У Беларусі тысячы гектараў урадлівай зямлі фактычна выйшлі з ужытку. Сёння мы, нашы дзеці і ўжо ўнукі гаворым пра бэры і кюры, пра «гарачыя часцінкі» і радыенукліды... Прызвычаліся. Але ж ці можна прызвычаіцца да надзвычайных умоў? Не можам і сёння да канца ўявіць сітуацыю, у якой цэлы народ апынуўся заложнікам атамнага монстра. Выйсце з гэтага становішча — канкрэтныя справы. І самае галоўнае — дапамагчы тым, хто стаў ахвярай Чарнобыля.

Адказваючы так, я бачыў, што людзі вераць, спачуваюць і гатовы дапамагчы. Высветлілася, што яны ўжо даўно збіраюць медыкаменты, медыцынскі інструмент. І найбольшы ўклад зрабіла Марыя Пенгель з горада Брашхата. Ёй дапамагілі бельгійскія ўрачы А. Вайтэрс і Г. Бляйверт з Брашхата, а таксама Рудольф Дзірыкс з Антверпена.


— Медыкаменты падрыхтаваны, гэта некалькі скрынак, — гаварыла Паліна Чапухіна. — І мы б хацелі пераслаць іх у Мінск. Калі вы пагодзіцеся...

Я, канечне, пагадзіўся. Фармальнасці з афармленнем у Савецкім консульстве былі выкананы хутка. Да «бомскага грузу» былі яшчэ дададзены медыкаменты ад нашых суайчынніц з Бруселя і Антверпена, магчыма і з іншых гарадоў. Іх перадалі мне перад ад'ездам Паліна Вага, былы рэдактар часопіса «Патрыот», і старшыня Цэнтральнага праўлення Саюза савецкіх грамадзян у Бельгіі Вера Кушнарова.

Як і было дамоўлена, у Мінску я перадаў медыкаменты ў Беларускае таварыства «Радзіма».

А днямі мне давялося гутарыць са старшынёй прэзідыума таварыства, народным мастаком СССР Міхаілам Савіцкім. Ён паведаміў, што ўсе медыкаменты былі перададзены праз Міністэрства аховы здароўя для «дзяцей Чарнобыля». І яшчэ раз падзякаваў усім нашым жанчынам-патрыёткам у Бельгіі за спачуванне і дапамогу тым, хто стаў ахвярай Чарнобыля.

Восі такі асноўны вынік маёй паездкі ў Бельгію. Магу сказаць, што даручаную місію выканаў. Мой расказ — пра адзін дзень знаходжання ў гэтай краіне. А былі ж і іншыя. Ды пра гэта, магчыма, другім разам.



Помнік вялікаму рускаму паэту Аляксандру Пушкіну ў Віцебску.

НОВАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА СССР АБ ПАДАХОДНЫМ ПАДАТКУ

ШТО ЧАКАЕ ЗАМЕЖНЫХ ГРАМАДЗЯН

З 1 ліпеня 1990 года ўступае ў сілу Закон СССР «Аб падаходным падатку з грамадзян СССР, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства». Гэты закон — адно са складаных радыкальных рэформы. Ён уключае як удасканаленне савецкага заканадаўства аб падатках, так і арганізацыйную перабудову падатковай службы.

У перспектыве намечана перайсці да ўніверсальнай сістэмы прагрэсіўнага падаткаабкладання асабістых даходаў на падставе дэкларацый. На першым этапе гэтай перабудовы, на жаль, не ўдалося адмовіцца ад раздзельнага індывідуальнага падаткаабкладання даходу ў залежнасці ад яго крыніцы. Захоўваецца становішча, пры якім заробная плата і жалаванне, напрыклад, абкладаюцца па адной шкале, аўтарскія ўзнагароджанні — па другой, даходы ад індывідуальнай асабістай дзейнасці — па трэцяй і г. д. Такіх шкал у Законе шэсць, і велічыня падаткаабкладання залежыць ад характэру даходу.

Новы Закон унёс мноства змяненняў у парадак падаткаабкладання асабістых даходаў, аднак некаторыя з іх (напрыклад, павышэнне неабкладаемага мінімуму, расшырэнне льгот для ўдзельнікаў вайны і шэраг іншых) не маюць практычнага значэння для замежных грамадзян і таму не будуць тут упамянуты.

Упершыню ў практыку ўведзена разуменне «рэзідэнта», адсутнасць якога ў мінулым істотна адрознівала савецкае і замежнае падатковае заканадаўства. Замежны грамадзянін, які прабыў у СССР больш за 183 дні ў календарным годзе, разглядаецца як асоба з пастаянным месцажыхарствам у краіне (рэзідэнт), мае ў сувязі з гэтым неабмежаваную падатковую адказнасць і абкладаецца падаткам на падставе дэкларацыі аб усіх сваіх даходах незалежна ад крыніцы іх узнікнення.

Наадварот, замежны грамадзянін, які знаходзіцца ў краіне менш за 183 дні ў календарным годзе, будзе абкладацца падаходным падаткам толькі ў адносінах даходаў, атрыманых ім з крыніц у Савецкім Саюзе. У адрозненне ад рэзідэнта такі плацельшчык мае абмежаваную падатковую адказнасць і вызвалены ад прадстаўлення дэкларацыі. Утрыманне падатку па паніжанай стаўцы, што прымяняецца да валавога даходу, павінна ажыццяўляць арганізацыя, якая выплачвае даход.

Змяніўся і памер падатку. Для асоб, якія маюць даходы ад работы па найму (а гэта найбольшая колькасць замежных грамадзян у Савецкім Саюзе — прадстаўнікі фірм, банкаў і арганізацый, работнікі сумесных прадпрыемстваў, журналісты і карэспандэнты, тэжнічныя спецыялісты), устанавіваецца прагрэсіўная шкала падаткаабкладання са стаўкамі ад 13 да 60 працэнтаў. Пры гэтым максімальная стаўка прымяняецца да часткі даходу, што перавышае 3 тысячы рублёў.

Законам прадугледжана расшырэнне некаторых льгот для асоб з пастаянным месцажыхарствам у Савецкім Саюзе. Так, сума падатку зніжаецца на 30 працэнтаў пры наяўнасці ў падаткаплацельшчыка трох і больш утрыманцаў (раней сідка прадстаўлялася пры чатырох і больш). Акрамя таго, дазволена змяняць абкладаемы даход на суму дабрачынных узносаў. У склад абкла-

даемага даходу замежных грамадзян не ўключаюцца таксама сумы, што адлічваюцца наймальнікам у фонды дзяржаўнага сацыяльнага страхавання і пенсійнага забеспячэння, сумы кампенсацый расходаў па найму жыллага памяшкання і на ўтрыманне аўтамабіля для службовых мэт, а таксама сумы камандзіровачных расходаў. З другога боку, надбаўкі, што выплачваюцца ў сувязі з пражываннем у СССР, а таксама для кампенсацыі некаторых асабістых расходаў, падлягаюць падаткаабкладанню.

Яшчэ адна група — гэта асобы, якія не разглядаюцца для мэт падаткаабкладання як рэзідэнты і атрымліваюць даходы з крыніц у Савецкім Саюзе. А менавіта — ад артыстычнай, спартыўнай дзейнасці, аўтарскіх узнагароджанняў за выданне ці выкананне твораў у СССР. Акрамя таго, ад удзелу ў сумесных прадпрыемствах, дывідэндах і іншых даходах, крыніца выплаты якіх знаходзіцца ў СССР. Гэтыя асобы будуць плаціць падатак на стаўцы 20 працэнтаў, якая можа быць зменена ў адпаведнасці з пагадненнем Савецкага Саюза з іншымі дзяржавамі аб ліквідацыі двойнога падаткаабкладання даходаў.

Павышана адказнасць падаткаплацельшчыкаў за несвоечасовае прадстаўленне дэкларацый аб даходах, а таксама за ўтойванне (заніжэнне) фактычна атрыманых даходаў. Асабліва суровыя санкцыі прадугледжаны, калі гэта тычыцца свабодна канверсуюмай валюты.

Як і раней, падатак можа быць заплачаны ў рублях ці ў валюце, наяўнымі ці перавадам сродкаў з рахунку ў савецкай ці замежнай крэдытнай установе. Упершыню ў савецкае заканадаўства ўведзена норма аб праве падаткаплацельшчыка абскардзіць рашэнне падатковага органа ў судзе.

Упершыню для плацельшчыкаў індывідуальнага падатку, якія маюць пастаяннае месцажыхарства ў Савецкім Саюзе, ўведзена правіла заліку заплачаных за мяжой падаткаў супраць падаткаў, якія падлягаюць аплаце ў СССР.

Закон «Аб падаходным падатку з грамадзян СССР, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства» ўводзіцца ў дзеянне ў асноўным з пачатку другой палавіны гэтага года, асобныя прадугледжаныя ў ім льготы (у прыватнасці, на ўтрыманцаў) будуць прымяняцца да даходаў, атрыманых пасля 1 студзеня 1991 года.

У цэлым павышэнне падатковых ставак не закранае матэрыяльных інтарэсаў вялікай большасці падаткаплацельшчыкаў. І ў той жа час дазваляе часткова зняць сацыяльную напружанасць у грамадстве, акумуляваць сродкі для правядзення агульнадзяржаўных мерапрыемстваў і аслабіць ціск грашовай масы на рынак. Разам з тым зусім відавочна, што ў Савецкім Саюзе больш не існуе «падатковы рай» для замежных грамадзян. Што ж, уваходжанне савецкай эканомікі ў перыяд рэгулюемага рынку непазбежна выклікае і такі неад'емны кампанент дзяржаўных фінансаў, як прагрэсіўнае падаходнае падаткаабкладанне.

Людміла МАМЕТ,
намеснік начальніка паддзела
падаткаў і збораў Міністэрства
фінансаў СССР, кандыдат эканамічных
наук.

СОЦИАЛИЗМ И ПЕРЕСТРОЙКА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Директор Института марксизма-ленинизма академик Георгий СМЕРНОВ отвечает на вопросы обозревателя АПН Евгения БЛИНОВА.

БЕСЕДА 3-я КРИТЕРИИ СОЦИАЛИЗМА

Е. Блинов. — Последние события в странах Восточной Европы, теоретические дискуссии, которые ведутся у нас, как-то размыли определяющие черты социализма, и многие люди просто потеряли ориентировку. Например, недавно в нашей партийной газете «Правда» можно было прочесть: «Примечательно, что все новые категории будущей модели социализма мы заимствуем из арсенала «чуждого» общества — рынок, парламентаризм, правовое государство, права человека и пр.». Как бы вы прокомментировали такую цитату?

Г. Смирнов. — Прежде всего — это не новые категории. Они переходят к нам от капитализма. И здесь нет ничего удивительного. Ленин не раз подчеркивал, что марксизм возник не в стороне от столбовой дороги развития человечества, что социализм должен вобрать в себя все лучшее, что дала цивилизация. Возьмите, к примеру, рынок. Разве это только капиталистическая категория? Да, рынок обслуживал еще и рабовладельческое общество, да и феодальное тоже, а возник он при разложении первобытно-общинного строя. Мы теперь видим, что он нужен и социализму. Почему же его не использовать? К тому же развитый эквивалентный обмен исключает эксплуатацию. Чем же рынок плох для социализма? А вот планирование — это новая категория, рожденная социализмом. На государственном уровне оно возникло именно у нас. А капиталистические страны его подхватили. Социализм не только может, но и должен воспользоваться всеми теми достижениями, которые выработало человечество.

Ну а в чем же принципиальное его отличие? В том, что мы строим новое, справедливое общество, исключающее эксплуатацию человека человеком. Сейчас часто задают вопрос, а что та-

кое эксплуатация? Интересно подчеркнуть, что на Западе об этом не спрашивают, там это хорошо знают. Спкойно у нас относятся к эксплуатации потому, что имеют о ней очень смутное представление. Если определять ее теоретически, то это экономическая форма присвоения чужого прибавочного продукта.

Е. Блинов. — В этом смысле разве у нас нет эксплуатации? Возьмите как пример уравниловку. Один работает хорошо, другой — плохо, а получают одинаково. Это значит лентяй эксплуатирует добросовестного труженика. Или нашу вечную беду — перераспределение прибыли. У хорошо работающего предприятия прибыль изымается и передается такому, где работают плохо. Наконец, наш постоянный бич — дефицит, который порождает спекуляцию. Разве это не эксплуатация? Теперь часто говорят также о «государственной эксплуатации». При этом имеют в виду то, что государство изымает у труженика больше, чем стоимость его рабочей силы, если ориентироваться хотя бы на уровень среднеарифметических индустриальных государств. А теоретически считается, что при социализме рабочий получает эквивалент затраченного им труда за вычетом части, необходимой для покрытия общественных расходов.

Г. Смирнов. — Конечно, теневая экономика, спекуляция с точки зрения юридической — это преступление, с точки зрения экономической — эксплуатация.

Действительно, сейчас много говорят о «государственной» эксплуатации. Но как это понять? Если государство изымает 30% прибавочного продукта, то это не эксплуатация, а если 50—70%, то значит эксплуатация? Что, количественная мера здесь играет решающую роль или все-таки обстоятельство, что это делает государство трудящихся и берет оно эти средства для удовлетворения общественных потребностей тех же самых рабочих, крестьян и интеллигенции? Другое дело, что государство может ошибаться, вести неправильную политику в сфере распределения. Но это уже действительно другое дело.

Е. Блинов. — Да, очевидно, здесь две проблемы: первая — это отсутствие объективной меры труда, которую

ничем нельзя заменить кроме рынка; и вторая — демократическое и гласное определение размеров общественных фондов.

Г. Смирнов. — Или вот система дотаций. Ее ввел еще Сталин. С моей точки зрения, это просто плохое распределение. Допустим, металлургическое предприятие работает с убытком, а текстильное дает большую прибыль. Но ведь это результат политики цен. Обществу нужно и то и другое. Вот государство и берет деньги у текстильного, а дает — металлургическому. Что это — эксплуатация? Я сомневаюсь. Это, скорее, плохое государственное регулирование, в частности — политика цен. Если у нас наконец установится подлинное хозрасчетные отношения и цены будут складываться на рынке, такие вещи станут невозможными.

И, наконец, дефицит. Это какой-то дикий кошмар. Еще на XVI съезде партии Сталин сказал: великое историческое преимущество социализма состоит в том, что здесь потребности членов общества постоянно обгоняют производство. С тех пор мы и живем так, что потребности обгоняют, а товаров не хватает. Это стало теоретической основой планирования. Мы постоянно недопроизводили товары народного потребления, а средства направляли в индустрию, военно-промышленный комплекс, в армию. При Брежнев мы достигли военно-стратегического паритета, но гонка вооружений нас изрядно вымотала. Можно было воспользоваться моментом и больше вкладывать в потребление. Но этого не произошло. В этом сказались косность и самоуверенность партийно-государственной бюрократии.

Е. Блинов. — Но вот ряд экономистов, в том числе Селюнин, считают, что дело даже не в политике, а что в самой нашей экономической модели заложен хронический дефицит. Его коренная причина — твердая цена, которая не стимулирует производство и не ограничивает потребление.

Г. Смирнов. — Я уже сказал выше о роли цен. Но вряд ли следует отождествлять политику твердых цен с моделью социализма. Она может быть разной. Возьмите права руководителей производства. Почему американская компания, нанимая инженера,

доверяет ему командовать на производстве, самостоятельно определять политику? Почему у нас нельзя было это сделать еще в 30-е годы? Что это — модель социализма? Нет. Ленин имел в виду именно хозрасчет и самостоятельность предприятий. А теперь все недостатки сверхцентрализации приписываются социализму.

Е. Блинов. — Можно вполне сказать, что мы выстрадали понимание необходимости самостоятельности предприятий и рынка при социализме. Но как с этим совместить ленинскую критику анархо-синдикализма?

Г. Смирнов. — Да, но Ленин критиковал тогда не столько самостоятельность предприятий, за которую ратовал анархо-синдикализм, сколько рабочее самоуправление, его преждевременность. Он говорил, что, согласившись на него, мы загубим промышленность. И тогда это было правильно, т. к. уровень культуры рабочих в то время был недостаточным. Вот почему он был за привлечение к руководству предприятиями специалистов.

Но вернемся к критериям социализма. Мы понимаем его как общество, где в центре — интересы человека труда, как общество без эксплуатации человека человеком, общество, где управляют трудящиеся и где распределение происходит по труду. Да, мы уничтожили эксплуататорские классы и тем нанесли решающий удар по эксплуатации. Но уничтожить ее совершенно оказалось не такой простой задачей. Здесь прежде всего сыграло роль то, что мы еще не нашли объективной основы для распределения по труду. Поэтому какие-то элементы эксплуатации, по-видимому, придется признать теоретически, но они могут существовать только в порядке исключения. Общее направление развития нам ясно. Формирование рынка поможет объективному соизмерению различных трудовых затрат и будет действовать более точному распределению по труду. Однако много конкретных задач и в теории, и на практике нам еще предстоит решить. Это естественно, ведь поиск — непреходящий составной компонент строительства нового общества.

(АПН).

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

КОНКУРС

ЧТЕЦОВ КОРАНА

Впервые за долгие годы в течение трех дней в соборной мечети Ташкента Тилляшейх проходил конкурс чтецов Корана. Он был организован Духовным управлением мусульман Средней Азии при участии землячества ливийских студентов, обучающихся в республиканских вузах. Жюри конкурса возглавил имам-хатыб одной из мечетей, преподаватель чтения Корана в Ташкентском исламском институте имени имама аль-Бухари Нурулло Исмаилов. Среди членов жюри были также гости в эти дни в Ташкенте саудовские знатоки Корана Абдурахман-Кори и Сабир-Кори, выехавшие из Узбекистана.

К заключительному туру было отобрано 46 человек, самому младшему из которых недавно исполнилось семь лет. Состязание шло в двух группах: одни показывали свое мастерство в чтении Корана наизусть, другие читали по книге.

Незадолго до окончания Рамадана при большом стечении верующих были объявлены итоги конкурса. В чтении священного писания наизусть первое место занял 20-летний М. Мужитдин из

Намангана, второе досталось 13-летнему школьнику А. Нурмухаммаду, а на третьем — студент четвертого курса Ташкентского исламского института Абдуллахаким-Кори. Во второй группе победителем стал Ф. Аминов из Коканда.

— Проведение такого конкурса свидетельствует о больших переменах в религиозной жизни страны, — отметил председатель жюри Н. Исмаилов. — Мы даже не ожидали, что конкурс соберет такое число участников со всех концов Средней Азии и Казахстана, среди которых оказалось много молодежи и даже детей. Символично, что он совпал по времени с прибытием в Ташкент самолетов из Саудовской Аравии, на которых в день пятничного намаза были доставлены большие партии экземпляров Корана в дар советским мусульманам от их саудовских единомышленников.

Всем победителям конкурса от имени Духовного управления были подарены Кораны, а председатель землячества ливийских студентов Х. Бахри вручил призерам ценные подарки.

Владимир МИЖИРИЦКИЙ.

ПРОФЕССИЯ—УЧИТЕЛЬ



Вот и прозвенел последний звонок. Наступили долгожданные каникулы. Одни ребята уехали отдыхать, набираться здоровья в пионерские лагеря, другие изъявили желание отправиться в деревню к родным, третьи, кто постарше, пришли на предприятия — можно и какой-то рубль на «карманные расходы» заработать. А для старшеклассников учеба не закончена. Наступило время выпускных экзаменов.

Вместе с выпускниками будет волноваться и переживать и директор Гайненской средней школы Логойского района Анатолий Маршалов. Более тридцати пяти лет отдал он школе. Не перечесть, сколько учеников воспитал Анатолий Васильевич. И работают они ныне на колхозных полях, в научных учреждениях, спускаются в шахты и поднимаются в стратосферу — только хорошее слышит учитель о своих выпускниках. В этом большая заслуга Анатолия Маршалова. Ибо учил он не только математику, но и премудростям жизни.

...Очередной выпуск. Что впереди у ребят Гайненской школы, которые вот-вот получат аттестаты! Анатолий Васильевич убежден, что и они найдут свое место в этой пока сложной, порой противоречивой жизни.


НА СНИМКЕ: урок математики ведет А. МАРШАЛОВ.

Фото Н. АМЕЛЬЧЕНКО.

НА ДРЭВЕ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

СВЯТА РОЗУМУ І АДЗІНСТВА

Наш карэспандэнт Таццяна АНТОНАВА гутарыць з пісьменнікам, членам Савета Міжнароднага фонду славянскага пісьменства і славянскіх культур Львом КАРАЧАВЫМ



— Леў Сяргеевіч, толькі-толькі адшумела на беларускай зямлі Свята славянскага пісьменства і культуры. Наш Мінск, як цэнтр урачыстасцей, ператварыўся ў вялікую канцэртную пляцоўку, праходзілі выставкі, адбываліся навуковыя канферэнцыі і сустрэчы пісьменнікаў. Бадай што ні адзін чалавек не змог пабываць на ўсіх мерапрыемствах — настолькі разнастайнай і багатай была праграма гэтага свята. Вам пра гэта вядома больш, чым многім, бо вы і аўтар літаратурнага сцэнарыя свята, і член арганізацыйнага камітэта. Які ваш пісьменніцкі погляд на свята, што становіцца ў нас традыцыйным?

— У нас існуе нягледзячы на розныя святаў, вялікіх і маленкіх. Напрыклад, святкуюцца Дзень будаўніка або Дзень медыцынскага работніка. Але ж свята культуры, як ні прыкра пра тое казаць, не існавала. Мы, беларусы, як бы наўмысна былі адсечаны ад той культурнай спадчыны, што пакінулі нам продкі. У выніку чаго і атрымалася, што звужалася да крытычнай мяжы ўжыванне роднай мовы, забыты народныя традыцыі, выраслі цэлыя пакаленні людзей, якія не ведаюць сваёй гісторыі. Культура ж — гэта не толькі асноўна духоўнага здароўя нацыі. Менавіта культура здольна аб'яднаць народы ў такі складаны, такі супярэчлівы час. Сёння ўжо ніхто не сумняецца, што перабудова ўсіх сфер нашага жыцця немагчымая без таго культурнага грунту, што на працягу папярэдняга пакалення.

Узрасло свята ў Балгарыі, у гонар стваральнікаў кірыліцы, на якой грунтуецца азбука многіх славянскіх народаў, вялікіх асветнікаў Кірылы і Мяфодзія. Карані яго сягаюць у гісторыю культуры балгарскага народа. Больш за 130 гадоў у Балгарыі — у гарадах і ў самых маленькіх вёсках народ ушаноўвае памяць сваіх асветнікаў. У гэты дзень усе аспрануюцца ў нацыянальнае адзенне, гучаць народныя песні, музыка... У нашай краіне свята славянскага пісьменства пачало праводзіцца ўжо ў наш час — з 1986 года. Яно прайшло ў Расіі і на Украіне. Эстафету яго ад сваіх суседзяў-славян прынялі беларусы. Сімвалічна, мне здаецца, што такое свята супала з той магутнай хваляй нацыянальнага адраджэння, калі многое пера-

асэнсоўваецца, хаця і марудна, але няспынна расце самасвядомасць і пачуццё ўласнай годнасці людзей. І такое свята, без сумнення, дапаможа ўзнавіць у памяці гісторыю роднага краю, ушанаваць сваіх вялікіх асветнікаў, дзеячаў мастацтва. Акрамя ж гэтага дасць магчымасць паказаць усё лепшае, што стваралася народам, — яго духоўныя здабыткі. А зроблена намі, беларусамі, нягледзячы на наш уклад у культурную скарбніцу славянскага свету важкі. На дрэве славянства — мы не сухая галінка. А заслугі славянства ў развіцці сусветнай цывілізацыі цяжка пераацаніць, таксама як і ролю славянскіх народаў у супрацьстаянні сілам зла. Прыгадаю тут Грунвальд, Кулікоўскую бітву. Ды і ў нашым ужо стагоддзі славянскія народы перанеслі асноўны цяжар змагання з фашызмам.

Мне вельмі радасна ўсведамляць, што такое свята прайшло пад знакам Скарыны — вялікага славянскага асветніка і гуманіста, 500-годдзе з дня нараджэння якога па рашэнню ЮНЕСКА шырока адзначаецца ва ўсім свеце. Скарына — наш зямляк, яго родная зямля — Беларусь. Вучыўся, як вядома, у Кракаве, працаваў у Вільні. А свае кнігі — славуць Біблію, якія ён пераклаў для народа на беларускую мову, — друкаваў у Празе. Па маштабах, культурнаму і гістарычнаму значэнню яго дзейнасць параўнальная з той роляй, якую адыгралі ў лёсе славянства Кірыла і Мяфодзіі. Для Скарыны не існавала нацыянальнай абмежаванасці, усім сваім жыццём і дзейнасцю ён даказаў, што на вышніх культурных знаходзяць узаема-разуменне і аб'ядноўваюцца людзі самых розных поглядаў, перакананняў і веравызнанняў... Арганізуючы такое свята ў Беларусі, мы хацелі, каб яно стала для ўсіх славян ішчэ адным напамінкам пра нашу агульную гісторыю, пра блізкасць нашых лёсаў і культур, якія пры ўсёй сваёй разнастайнасці і адрозненнях у Расіі, Чэхіі, Польшчы, Беларусі, Украіне выраслі з аднаго мацярынскага караня, і да гэтага часу жывяцца яго сокамі.

— Гэта свята ў нас, як мне здаецца, сапраўды напіла ўсе-народны характар. І ў яго арганізацыі прынялі ўдзел не толькі творчыя саюзы, дзяржаўныя ўстановы, але і царква...

— Так. На працягу доўгай нашай гісторыі — у старажытнасці, ды і ў нядаўнія яшчэ гады царква нягледзячы на дасягненні яго нацыянальнай спадчыны. Прыгадаем імёны Кірылы Тураўскага, Сымона Буднага, Ефрасініі Полацкай. Дарэчы, імёны гэтых беларускіх асветнікаў несправядліва змозжваліся, і народ, маючы, не ведае як след сваіх герояў. Тая ж Ефрасінія... «Манахіня, цемрашалка...» — вешалі на яе ярлык нашы апантаныя атэісты. А што ж на самай справе? Адна з найбольш адукаваных жанчын свайго часу, яна выбрала манастыр, каб прысвяціць сябе духоўнаму. Перапісвала і перакладала кнігі ў галубніцы пры Сафійскім саборы. Потым заснавала два манастыры, пры якіх, між іншым, працавалі школы і дзейнічалі майстэрні па перапісванню кніг. Яшчэ пры жыцці сваёй асветніцкай дзейнасцю яна зважала пашану і павагу сучаснікаў. Безумоўна, што яе слова мела аўтарытэт у тагачасным Полацкім княстве, і можна меркаваць, што не без яе ўдзелу вырашаліся палітычныя справы. «Сярод 14 беларускіх святых яе месца, як і месца Кірылы Тураўскага, асаблівае. Абое яны не толькі людзі высокай духоўнасці, але і беларускія асветнікі, чые слова ўзнімала народ, давала яму жыццёвыя арыенціры, вучыла дабраціні, спагадзе і чуласці. А яшчэ — любові да Радзімы».

Праваслаўная царква прыняла самы актыўны ўдзел у гэтым свяце.

24 мая яна звычайна ўшаноўвае стваральнікаў славянскай азбуцы Кірылу і Мяфодзія, прылічаных да святых. Такім чынам, «царкоўнае» свята «свецкае» — у даным выпадку наша — як бы аб'ядналіся, зліліся. Ды і ўвогуле Свята славянскага пісьменства і культуры задумвалася не толькі ўсе-славянскім, але і царкоўна-славянскім. Як сказаў старшыня Вярхоўнага Савета БССР Мікалай Дземянцей, у яго багатай палітры знайшлося месца і хрысціянскаму крыжы, і харугве.

Ва ўрачыстасцях прынялі ўдзел мітрапаліт Мінскі і Гродзенскі Філарэт, патрыяршы экзарх усяе Беларусі, беларускія архіепіскапы і епіскапы, а таксама царкоўныя іерархі 3-га мяжы. У гонар святых Кірылы і Мяфодзія была адслужана



МЫ НЕ СУХАЯ ГАЛІНКА

набожная літургія, асвятчана ікона з іх лікамі. Вечарам жа ў вялікім святочным канцэрце на плошчы паблізу Кафедральнага сабора ў Мінску адбыўся незвычайны канцэрт, у якім прынялі ўдзел беларускія царкоўныя хоры, а таксама хор святых айцоў з Балгарыі.


Думаецца, што зварот да хрысціянскіх традыцый, спадчыны Скарыны, знаёмства з гісторыяй нашых суседзяў дапаможа лепш уявіць гуманітарную дзейнасць беларусаў у агульнай плыні духоўнага развіцця славянства.

— Што азначае гэта свята для беларусаў у кантэксце сучаснага становішча яе нацыянальнай культуры?

— Сітуацыя ў культуры даволі парадаксальная, я б сказаў. Я не збіраюся аналізаваць тут прычыны, але накідаю абрысы... На жаль, выраслі ўжо некалькі пакаленняў, так бы мовіць, ахвяр масавай культуры. Без сваёй мовы, без народных песень, танцаў, без гісторыі і таму — без пачуцця гордасці за свой народ, хворыя на нацыянальны нігілізм. А з другога боку — яшчэ жыўць на вёсках выдатныя майстры, адметныя спявачкі. Нашымі навукоўцамі сабрана 40 тамоў фальклору, рэстаўрыруюцца сотні помнікаў архітэктуры. Беларусь жа — гэта захавальніца славяншчыны. Як на мой погляд, то карціна не так змрочная і безвыходная, хця ў пэўнай ступені адчувалася падзенне маральнасці, духоўнасці ў грамадстве. Таму ў кантэксце вольна такога становішча ў беларускай нацыянальнай культуры гэта свята можна ацаніць як магутны імпульс, які дапаможа многім і многім вярнуцца да сваіх караняў, да сваёй мовы, да сваёй сутнасці. Бо кожны народ цікавы сваёй адметнасцю, самабытнасцю, непадабенствам да іншых. Толькі сваім, самабытным, непаўторным, што нясе мы ў агульначалавечую скарбніцу культуры, мы будзем мець пачэснае месца ў гісторыі.

— У апошнія гады, як мы заўважаем, у нашай культуры ўсё ж адбываюцца пэўныя зрухі. Вось нядаўна быў прыняты Закон аб дзяржаўнасці беларускай мовы, ствараюцца ліцэі, гімназіі, што ўяўляе сабой адну са спроб стварэння нацыянальнай сістэмы адукацыі. Якая ідэя пакладзена ў аснову канцэпцыі адрэджэння беларускай культуры?

— У аснове канцэпцыі адрэджэння — захаванне самабытнасці беларускага народа. Усяляк будучы падтрымлівацца і развівацца народныя традыцыі, свята, фальклорныя калектывы... Зразумела, што павінны быць вернуты ў школу гуманістычныя, духоўныя асновы, і перш за ўсё — нацыянальная культура.



ШТО ЛЮБЯЦЬ ЗАМЕЖНЫЯ КАЛЕКЦЫЯНЕРЫ

— Якія творы савецкага выйшлага мастацтва выклікаюць сёння найбольшую цікаvasць у замежных калекцыянераў? — з гэтым пытаннем карэспандэнт АДН звярнуўся ў энштэгандлёвую фірму Саюза мастакоў СССР «Саюзмастэкспарт».

— Пераважнасць аўтараў ці напрамкаў выдзеліць немагчыма, — адказаў загадчык аддзела інфармацыі фірмы В. Тарасаў. — Купляюць прызнаных і невядомых, маладых і масцітых, рэалістаў і абстракцыяністаў — каму што падабаецца і хто на чым спецыялізуецца. Напрыклад, нядаўна адна швейцарская галерэя пранавала нам сфарміраваць для яе калекцыю работ у стылі рэалізму, адзіная яе ўмова — малы фармат рэчаў, усё астатняе — на наш густ.

кавіку. Мы заключылі дагавор з сумесным прадпрыемствам «Аэратур» аб тым, што яны тут у нас прадаюць авіябілеты і займаюцца турыстычным бізнесам, а мы прапануем мастацтва — прыкладнае, жывапіс, графіку. Прадаём на крадзых картках. У «Аэраарце» мы рэалізуем ідэю магазіна. Неўзабаве збіраемся адкрыць «Юніён галеры», дзе ў асноўным будуць праходзіць буйныя продажы на падставе сумежных выставак. Пакуль плануем чатыры — пяць выставак у год, на кожнай з якіх будзе экспанавана да 20—25 работ аднаго майстра.

— Вядомага за мяжой ці неабавязкова?

— Вядома, неабавязкова. Адна з задач «Юніён галеры» — рабіць мастаку імя. Як толькі нам удалася нала-

РАБІЦЬ МАСТАКУ ІМЯ

— Ці ўсе запатрабаванні вы можаце задаволіць?

— Практычна ўсе. Есць у нас і соцарт, і мінімалізм, і гіперрэалізм... Словам, усё, што хочаце. Плюс яшчэ своеасаблівае нацыянальных школ — не толькі Расія, але і Прыбалтыка, Грузія, Сярэдня Азія... Панарама творчых манер, почыркаў і стыляў вельмі шырокая.

— Ці многа трэба грошай, каб стаць вашым пакупніком?

— Эцюд у нас каштуе звычайна каля ста долараў, жывапіснае палатно — каля пяці тысяч, іншы раз і больш.

— Адкуль бяруцца гэтыя цэны?

— Аснова — цана, назначаная аўтарам. Дадаём яшчэ суму накладных выдаткаў і пераводзім на івалюту па курсу.

— Як потым размяркоўваюцца гэтыя сродкі?

— 10 працэнтаў ідзе аўтару, 10 — Саюзу мастакоў, 47 — дзяржаве, астатняе — нам.

— Ці не крыўдзяцца мастакі?

— Крыўдзяцца. Але змяніць існуючы пакуль парадак мы не можам, таму што вымушаны працаваць па інструкцыі Міністэрства фінансаў. І адтуль няма ўсё яшчэ ніякай рэакцыі на наша пісьмо з просьбай дазволіць выплачваць аўтару да 40—50 працэнтаў валюты ад ганарара, як гэта робіцца ў кааператывах і сумесных прадпрыемствах. Таму некаторы адток мастакоў непазбежны.

— І як вы ставіцеся да гэтай канкурэнцыі?

— Мы яе не баімся, таму што існуе яшчэ і такое паняцце, як прэстыж фірмы. Да таго ж кіраўнік нашай фірмы П. Харашылаў у рэкламе не мае патрэбы. Яго добра ведаюць і ў нас, і за мяжой. Ён многа гадоў займаецца экспертам твораў мастацтва. Усе свае сувязі з мастакамі, калекцыянерамі, дзелавымі людзьмі ён прынёс з сабой у «Саюзмастэкспарт».

— Як даўно ён яго ўзначальвае?

— Каля года. Гэта ўзрост і нашай фірмы, якая ўтварылася з былога вядомага экспертнага салона на Смаленскай плошчы Масквы.

— Чым вы ад гэтага салона адрозніваецеся?

— Па-першае, сваім статусам самастойнай юрыдычнай асобы з правам прамога выхаду на знешні рынак, чаго быў пазбаўлены салон. Па-другое, у нас цяпер зусім іншая арганізацыя дзейнасці. Адна частка работы ідзе па лініі галерэі «Аэраарт» — яна адкрылася ў са-

дзіць выраб друкаванай рэкламы за мяжой, мы станем выдаваць да кожнай такой выстаўкі каталог, рассылаць яго некаторым вядомым калекцыянерам і запрашаць іх у Саюз. І калі з 25 работ прададзім хця і некалькі, то акупім затраты па рэкламе. Калі ж некаму жывапісец падасца вельмі цікавым, то можна заключыць дагавор аб паказе ўсёй экспазіцыі за мяжой.

Трэці напрамак нашай работы — продаж твораў дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва.

— А што тут карыстаецца найбольшым попытам?

— Па словах экспертаў галерэі, тут усё падабаецца, усё купляецца. Выбар багаты: кераміка, шкло, дрэва, метал, ткацтва, ювелірныя вырабы. І, вядома, унікальныя традыцыйныя промыслы — Палех, Дымка, Хахлама, Жоставы. Творы і мастакоў-прафесіяналаў, і народных майстроў.

— Ці няма ў вас праблем з народнымі майстрамі? Ім жа, напэўна, больш выгадна супрацоўнічаць з кааператывамі — там больш плацяць?

— З майстрамі ў нас даўня кантакты. Многія з тых, хто панёў нас, усё роўна прапануюць нам свае вырабы. Справа ў тым, што іх цікавіць далейшы лёс іх работ, для іх ён часта больш важны, чым сам кошт.

— На што вы яшчэ ўскладаеце надзеі?

— На ўдзел у міжнародных кірмашах.

...Замежныя аматары выйшлага мастацтва набываюць у СССР творы для сваіх калекцый не толькі пры пасрэдніцтве фірмы «Саюзмастэкспарт», але і ў прамых кантактах з мастакамі ў іх майстэрнях. А з нядаўняга часу і праз кааператывы. Адзін з самых буйных — мастацка-рэкламны кааператыву — галерэя сучаснага мастацтва «Марс». За мяжой ён ужо многім вядомы дзякуючы сваім выстаўкам. І тут, як раскажаў камерцыйны дырэктар «Марса» А. Харашылаў, ахвотна купляюць усё і плацяць немалыя сумы — да 20 тысяч рублёў за работу. Цану назначае савет экспертаў, які ўлічвае і ўклад аўтара, і рыначны попыт. Нолькі атрымлівае мастак — застаецца камерцыйнай тайнай, але ў любым выпадку кожны з іх усведамляе сябе ўдзельнікам важнага працэсу — фарміравання калекцыі сучаснага мастацтва.

Ірына НЭІЧ.

ЦІКАВА ВЕДАЦЬ

АД АЗА ДА АЗБУКІ

Расказ аб паштовых марках, прысвечаных славянскай культуры, пісьменнасці, кнігадрукаванню варта пачаць з... азбукі, кірыліцы, што дала пачатак пісьменнасці многім народам. У гэтым нам дапамогуць маркі многіх краін і перш за ўсё Балгарыі. У верасні 1963 года да V Міжнароднага кангрэса славістаў у Балгарыі была выпушчана марка з адлюстраваннем скрутка пергаменту са стара-славянскім надпісам, які на рускую мову можна перакласці наступным чынам — «прежде славяне не имели книг». Гэтымі словамі пачынаецца славуце «Сказание о письмах», складзенае балгарскім Чарнарызцам Храбрым у канцы IX — пачатку X стагоддзю. У сваім «Сказанні...» Храбр расказвае пра час, калі славяне не мелі кнігі і пісалі «чертамы и резамы», тыя ж з іх, якія прынялі хрысціянства, карысталіся грэчаскімі і лацінскімі літарамі. Але славянскую гутарку цяжка было перадаць чужымі алфавітамі. Так было да таго часу, пакуль Канстанцін Філасаф, які называўся таксама Кірылам, «муж праведный и истинный», не прыдумаў славянскай азбукі.

Братам-асветнікам Кірылу і Мяфодзію першыя маркі ў Балгарыі былі прысвечаны ў 1935 годзе, а ў 1955-м, калі адзначалася 1100-годдзе славянскай азбукі, былі выпушчаны мініяцюры з адлюстраваннем святых братоў са скруткамі пергаменту з першымі васьмі літарамі славянскай азбукі — кірыліцы. Ёю, у крыху змененым выглядзе, па сёння карыстаюцца сербы, балгары, рускія, беларусы, украінцы, многія іншыя народы нашай краіны.

У Расію кірыліца прыйшла ў X-XI стагоддзях у сувязі з уварэннем хрысціянства, аднак канкрэтныя факты яе з'яўлення губляюцца ў часе. Састаў і форма літар кірылаўскага алфавіта мяняліся, што можна прасачыць і па тэкстах на паштовых марках.

Кірыліцай пісалі старажытна-рускія пісцы свае рукапісныя кнігі, якія здаўна любілі і шанавалі. Сёння гісторыкі не даюць адназначнага і дакладнага адказу, калі на Русі з'явілася першая кніга. Але імя першага пісца вядома. Ім быў свяшчэннік Упыр Ліхой з Ноўгарада. На паштовай марцы, выпушчанай да 100-годдзя першага рускага паштовага знака, паказаны пісец XV стагоддзя, які скліўся

над пюпітрам, дзе ляжыць раскрытая кніга, побач на нізкім століку — чарнільніца, пенал, скруткі пергаменту. Рукапісныя кнігі захавалі да нашых дзён многія выдатныя помнікі старажытнаруускай літаратуры. Аб падзеях рускай гісторыі расказвае «Аповесць мінулых гадоў».

Яна напісана манахам Кіева-Пячорскага манастыра Нестарам. Яго вобраз натхніў вядомага скульптара М. Антакольскага: эпічная статуя яго работы «Нестар-летанісец» адлюстравана на марках, выдадзеных да 900-годдзя з дня нараджэння старажытнага рускага пісьменніка. Даволі поўна адлюстравана марка старажытнае кнігадрукаванне. Адзначаючы ў 1967 годзе 450-годдзе беларускага кнігадрукавання, пошта выпусціла канверт з партрэтам беларускага першадрукара, асветніка Францішка Скарыны. Да 500-годдзя з дня яго нараджэння ў 1988 годзе пошта выдала марку, спецыяльны канверт і штэмпель з малюнкамі старадаўніх кніг, рукапісаў, друкарскіх прылад і партрэтам Ф. Скарыны. Яшчэ ў даваенны час былі выдадзены маркі з адлюстраваннем помніка І. Фёдараву. Рускаму першадрукару прысвечана некалькі марак, канвертаў і штэмпеляў.

1 сакавіка 1564 года І. Фёдараву разам з П. Мсціслаўцам скончыў друкаванне «Апостала» — першай дакладна датаванай маскоўскай кнігі. Гэта дата лічыцца афіцыйнай датай пачатку кнігадрукавання ў Расіі. Адзначаючы юбілей, пошта выдала 2 маркі, на адной з іх І. Фёдараву паказаны ў момант, калі ён наносіць фарбу на друкарскую форму.

Распаўсюджанне кнігадрукавання ўзмацніла патрэбу ва ўдасканаленні алфавіта. Быў створаны рускі грамадзянскі шрыфт. Ён быў эпохай у развіцці рускай культуры: чытанне кніг стала даступна шырокім колам насельніцтва.

Рысункі літар грамадзянскай азбукі былі створаны ў 1707—1708 гадах па эскізах Пятра І. Былі ліквідаваны надрадковыя знакі — націскі і скарачэнні (тытла), уведзена сістэма пазначэння лічбаў арабскімі лічбамі (замест літарных), ліквідаваны непатрэбныя амега, ксі, іжыца, абрысы літар былі спрошчаны і акруглены. Новая азбука была канчаткова зацверджана 29 студзеня 1710 года.

Многія літары старога і новага напісання можна ўбачыць на паштовых марках Расіі, земскіх марках, паштовых знаках СССР, прысвечаных розным юбілеям друкаваных выданняў, гістарычным падзеям.

Леў КОЛАСАЎ.

ВАС ШУКАЮЦЬ І ЧАКАЮЦЬ СВАЯКІ

ЛЭНЫЧ-БЕЛАНОВІЧ Соф'я Мікалаеўна шукае сваю сястру ПАУЛЮК Еўдакію, якая разам з мужам Іосіфам, дачкой Яўгеніяй і сынам выехала ў 1924 годзе з вёскі Угрыніў-Дольныя Станіслаўскай (цяпер Івана-Франкоўскай) вобласці, у г. Ларлі-Саск (Камада). Там у іх нарадзілася яшчэ трое дзяцей.

Да 1938 года вялася перапіска. Просьба да ўсіх, хто можа дапамагчы ў пошуках сваякоў Соф'і Белановіч, пісаць у рэдакцыю або на адрас:

БССР, 222312, Мінская вобл., Маладзечанскі раён, п/а Палачанка, в. Літва, БЕЛАНОВІЧ Соф'і Мікалаеўне.

Шукаюцца сваякі МАРОЗА Цімоха Палікарпавіча, які нарадзіўся прыблізна ў 1892 годзе ў вёсцы Васілеўка Парыцкага раёна Гомельскай вобласці. У 1911 годзе ён паехаў у ЗША. З перапіскай, якая перарвалася перад вайной, вядома, што некалькі гадоў ён жыў у г. Нью-Йорку.

Сваякоў шукае ШАШКОВА Надзея Канстанцінаўна. Просім пісаць у рэдакцыю або на адрас: БССР, 213809, Магілёўская вобл., г. Бабруйск, вул. Урыцкага, д. 125, кв. 45. ШАШКОВАЙ Надзеі Канстанцінаўне.

ЗЕМЛЕТРАСЕННЕ

30 мая на тэрыторыі нашай рэспублікі адбылося землетрасенне сілай каля 4 балаў. Эпіцэнтр яго знаходзіўся ў Румыніі каля мястэчка Вранча. Гэта, калі па прамоі, амаль 1 000 кіламетраў ад Мінска. Першыя штуршкі ў Румыніі былі зафіксаваны 30 мая ў 10 гадзін 40 минут 6 секунд па Грынвічу. Нашы станцыі назірання «Плешчаныцы» і «Нарач» зарэгістравалі штуршкі ў 10 гадзін 42 минуты па Грынвічу (13 гадзін 42 минуты па мясцоваму часу).

У ноч на 31 мая беларускія сейсмчныя станцыі зноў зарэгістравалі падземныя штуршкі. Асабліва адчуваемымі былі яны для людзей, якія жывуць у шматпавярховых дамах. Жыхары дамоў на Парызанскім праспекце ў Мінску гаварылі, што, адчуўшы штуршкі, яны выскочылі на двор. Многія расказвалі гісторыі аб вышынных дамах, што хзіталіся, посудзе, які звінеў, мэблі, што рухалася. У некага ў кватэрах з'явіліся трэшчыны на сценах і столі. Яны ўзніклі ў некаторых кабінетах старога будынка Дома друку, які, дарэчы, знаходзіцца ў аварыйным стане.

Журналісту даваў тлумачэнні ў Інстытуце геофізікі і геахіміі АН БССР доктар геалагічна-мінералагічных навук, загадчык лабараторыі фізікі Зямлі, прафесар Герман Каратаеў.

— Пасля адноснага спакою ў сераду вечарам зямная кара зноў усхвалювалася ў ноч на 31 мая. У 2 гадзіны 45 минут сейсмографы станцыі «Нарач» і «Плешчаныцы» зарэгістравалі новыя штуршкі рознай інтэнсіўнасці, самыя моцныя з якіх дасягнуў 3 балаў па шкале Рыхтэра. Яго, відаць, і змаглі адчуць людзі, якія жывуць на верхніх паверхнях панельных дамоў. Больш слабыя штуршкі — афтаршокі, што следуюць пасля галоўнага, працягваліся і

раніцай, каля 11 гадзін. Але яны насілі затухаючы характар. Для горадабудаўніцтва гэта не небяспечна, паколькі трываласць дамоў у рэспубліцы разлічана на 4—5-бальнае землетрасенне. Сейсмічная хваля ўсяго за дзве мінуты дасягнула межаў рэспублікі. Справа ў тым, што практычна ўсе карпацкія землетрасенні выцягваюцца ў наш бок і хутка дасягаюць Беларусі па своеасаблівым калідоры. Мінск і Бухарэст знаходзяцца прыкладна на адной лініі асейсты — лініі роўнай бальнасці. Таму хваляванні зямной кары і адчуваюцца нас мацней, чым у Ленінградзе ці Маскве. Найбольш магутныя штуршкі, згодна асаблівасцям будовы літасферы, магчымы на мяжы Беларусі і Літвы.

Раней бытвала думка, што тэрыторыя Беларусі асейсмічная. Цяпер, у выніку даследаванняў вучоных нашага інстытута, можна сцвярджаць, што і наша рэспубліка падвержана гэтым стыхійнаму бедству. Больш таго, на яе тэрыторыі магчымы, праўда, пакуль толькі тэарэтычна, штуршкі сілай да 7 балаў...

З мэтай прадухілення катастрофічных вынікаў цяпер і складаецца карта сейсмічна-баспечных раёнаў, рыхтуюцца рэкамендацыі будаўнікам, праекціроўшчыкам аб тым, дзе можна будаваць дамы, хімічныя ці іншыя прадпрыемствы, якой трываласці павінны быць збудаванні. Гэтая карта неўзабаве будзе апублікавана ў друку.

Тэлетайпныя стужкі ТАСС раніцай 31 мая прынеслі пацвярджэнне інфармацыі беларускіх вучоных. Падземныя штуршкі адчуваліся ў 3 гадзіны 18 минут на ўсёй тэрыторыі Румыніі. Іх сіла дасягнула 5,8 бала па шкале Рыхтэра.

спорт

Май аказаўся вельмі шчаслівым для беларускіх спартсменаў. Асабліва вызначыліся яны на першынствах Еўропы. Вось некалькі паведамленняў аб перамогах прадстаўнікоў нашай рэспублікі.


ЦЯЖКАЯ АТЛЕТЫКА. Савецкая каманда ізноў вярнула сабе званне мацнейшай на першынстве кантынента, якое прайшло ў Даніі. Наша зборная заваявала тут пяць залатых медалёў і апырэдзіла па ачках балгарскіх спартсменаў. У самай прэстыжнай катэгорыі — звыш 110 кілаграмаў — вышэйшая ўзнагарода ў Аляксандра Курловіча з Гродна. Мінчанін Леанід Тараненка заняў трэцяе месца.

ГІМНАСТЫКА. Нядаўна мінчанка Святлана Багінская стала ўладальніцай Кубка СССР. І таму на чэмпіянат Еўропы ў Афіны ехала галоўнай прэтэндэнткай на перамогу. Выступленне Святланы пераўзышло ўсе чаканні: пяць (!) залатых медалёў прывезла яна дамоў, стаўшы другі раз мацнейшай на кантыненте.

А ў Швейцарыі з вялікай перавагай савецкіх гімнастаў прайшлі спаборніцтвы сярод мужчын. Абсалютным пераможцам першынства Еўропы стаў масквіч Валянцін Магільны. Прыемнай сенсацыяй стала і выступленне мінчаніна Віталія Шчэрбы. Дэбютант такіх прэстыжных спаборніцтваў змог заваяваць тры вышэйшыя ўзнагароды ў асобных відах мнагабор'я.

БАРАЦЬБА КЛАСІЧНАЯ. На першынстве кантынента ў складзе зборнай СССР Анатоль Федарэнка з Гродна трэці раз падняўся на вышэйшую прыступку п'едэстала гонару. Спаборніцтвы прайшлі ў Польшчы.

ГАНДБОЛ. Вельмі напружаным выдаўся першы фінальны матч розыгрышу Кубка еўрапейскіх чэмпіёнаў паміж мінскім СКА і іспанскім клубам ФК «Барселона». Лік гульні 26:21 на карысць беларускіх спартсменаў.



Стадыён «Зара» размешчаны непадалёку ад лясога масіву на ўскраіне Мінска. Гэта любімае месца адпачынку гараджан. Тут праходзяць гульні першынства Беларусі па мотаболу, спаборніцтвы картынгістаў, авіямадэлістаў, парашутыстаў, дэманструюць сваё майстэрства верталётчыкі, працуюць клубы тэхнічных відаў спорту, службовага сабакаводства. На гэтых здымках вы бачыце фрагменты свята, прысвечанага 45-годдзю перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Фота А. ТАЛОЧКІ.



РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ

НАШ АДРАС:

220608, МІНСК, ЛЕНІНСКІ ПРАСПЕКТ, 44.
ТЭЛЕФОНЫ: 33-01-97, 33-02-80, 33-03-15, 33-16-56, 33-07-82.